



Пра методыку
выбару
ходу



Капітан
«беспечнага
плавання»



Стаць
вядомым
у шаснаццаць?

ЛІЧБА ДНЯ

4340,8 тысячы
чалавек

было занята
ў эканоміцы Беларусі
ў студзені 2018 года,
наведанае Нацыянальны
статыстычны камітэт.
Па звестках Міністэрства
працы і сацыяльнай
абароны, на канец месяца
было зарэгістравана
23,8 тысячы беспрацоўных.
Узровень зарэгістраванага
беспрацоўя склаў 0,5 %
ад колькасці працоўнай
сілы.

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	-10°
Віцебск	-10°
Гомель	-9°
Гродна	-11°
Магілёў	-11°
Мінск	-10°

ISSN 1990 - 763X



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

1

САКАВІКА 2018 г.

ЧАЦВЕР

№ 42 (28658)

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Цеплыня і гасціннасць. Як у кнігах

Кожнаму —
па ўлюбёным
выданні!

Кніжнае свята
распачалося —
XXV Мінская міжнародная
кніжная выстаўка-кірмаш
сабрала гасцей
і ўдзельнікаў з розных
краін. Прэзентацыі
апошніх кніжных навінак,
абмеркаванні падзей,
што адбываюцца ў
літаратурным жыцці,
цёплыя сустрэчы сяброў
і нават... канкурэнтаў.
На кніжны кірмаш
завітаць варты!
Каб прычыніцца
да прасторы,
што акумулюе веды
і меркаванні пра наш час.



Фота БЕЛТА.



Фота Сяргея Нікановіча.



На ўрачыстым адкрыцці выстаўкі, якое адбывалася на
галоўнай пляцоўцы выставачнага цэнтру на праспекце Пе-
раможаў, 14, побач са сцэнай яблыку не было дзе ўпасці.
Усе нібы хацелі першымі пачуць, дакрануцца да таямніцы
нараджэння, выхаду ў свет новых кніг... **Першы намес-
нік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Максім
РЫЖАНКОЎ** зачытаў прывітальнае слова кіраўніка дзяр-
жавы ўдзельнікам выстаўкі, а таксама дадаў:

— Вока радуецца, калі я бачу тыя выдатныя кніжныя
творы, якія запаўняюць выставачную залу. Пачынаеш ра-
зумець, што кніга сёння — гэта не толькі крыніца ведаў
(з улікам развіцця інтэрнэту, дзе таксама можна знайсці
неабходную інфармацыю), а найперш паказчык інтэлекту-
альнага развіцця грамадства. Я вельмі рады, што дзякуючы
такім мерапрыемствам мы бачым, як развіваец-
ца наша супольнасць.

СТАР. 4

Тэхналогіі

ЁН РАЗГЛЕДЗІЦЬ З ВЫШЫНІ НАВАТ ПАЧАК ЗАПАЛАК

Плануецца, што першыя палёты для аэ-
рафотаздымак з дапамогай БПЛА для на-
вукова-даследчых мэт адбудуцца ўжо сё-
лета ў сакавіку. Крыху раней беларускае
прадпрыемства сельскагаспадарчых аэ-
рафотагедзічных пошукаў (БелПСАГП)
завяршыла працэдуру рэгістрацыі беспі-
лотнага лятальнага апарата ў Дзяржаўным
ваенна-прамысловым камітэце краіны.

Для выканання аэрафотаздымкі на беспілот-
ным лятальным апарате група спецыялістаў

прадпрыемства прайшла курс навучання па
работе з гэтым тыпам беспілотных комплексаў
у Санкт-Пецярбургу. Беспілотны комплекс ра-
сійскай вытворчасці «Геаскан 201» дазволіць
у аператыўным рэжыме выконваць аэрафота-
здымку звышвысокага раздзялення (да двух
сантыметраў) невялікіх участкаў мясцовасці
(да 50 квадратных кіламетраў). Фотаздымкі
робяцца ў мэтах маніторынгу тэрыторый, зя-
мельнага фонду, сельскагаспадарчых палёў,
інвентарызацыі і інжынерных пошукаў. Комп-
лекс дазваляе вывучаць канкрэтныя тэрыто-

Беспілотны лятальны апарат (БПЛА) «Геаскан 201»,
прызначаны для абнаўлення
геаграфічнай інфармацыйнай
сістэмы (ГІС),
атрымаў сертыфікат
лётнай прыдатнасці



рыі, напрыклад садовыя таварыствы. Выкары-
станне землеўпарадкачыкамі гэтай тэхнікі будзе
спрыяць далейшаму спрашчэнню працэдур
аднаўлення граніц зямельных участкаў.

У цэлым, дзякуючы ўкараненню сучасных ліч-
бавых тэхналогій атрымання даных дыстанцый-
нага зандзіравання Зямлі ў 2017 годзе, агульны
аб'ём аэрафотаздымачных работ прадпрыем-
ства па тэрыторыі Беларусі склаў 41 тысячу
квадратных кіламетраў (у 1996 годзе гэтая лічба
склала 12 тысяч квадратных кіламетраў).

Сяргей КУРКАЧ.